



Лемяшэўскія з Лемяшэвічаў, Пратасавіцкія з Пратасаў, Лазіцкія з Лозічаў, Палхоўскія з Полхава, Шаламіцкія з Шаломічаў, Качаноўскія з Качановічаў... Пінская шляхта. «Бацькоўская лінія — Качаноўскія, па маці — Лемяшэўскія. У мяне ёсць адпаведныя дакументы», — кажа пінчанін Мікалай Качаноўскі. Шляхціч, прадпрымальнік, філосаф. Пчаляр. Упэўнены, што яго продкі займаліся бортніцтвам з XVI стагоддзя. У Нацыянальным архіве Беларусі захаваліся запісы ад 1539 года перапісу насельніцтва і аб занятках жыхароў яго роднай вёскі, вядома, што многія былі бортнікамі

ГЭТА САЛОДКАЕ МЕСЦА

ПІНЧУК САБРАЎ У РОДНАЙ ВЁСЦЫ
ДЗЯСЯТКІ БОРЦЯЎ З ПАЛЕССЯ,
КАБ ЗАХАВАЦЬ ПАМЯЦЬ
ПРА МІНУЛАЕ КРАЯ



...
Едзем у Качановічы. Сюды Мікалай наведваецца некалькі разоў на тыдзень. Да маці. А па аўторках прымае турыстаў. Сядзіба Качаноўскага — адзін з пунктаў у туры-



